

ствия кризисным явлениям существует угроза крена к расширению применения публичного права в ущерб частному. Юридическая наука в данном случае может реально способствовать решению стоящих задач сбалансированного применения частного (в том числе правотворчества, правосудия и иного воздействия на субъектов рынка) и публичного регулирования рынка, если ее наработки будут учитываться в процессе правотворчества и правоприменения.

<http://edoc.bseu.by:8080>

I.У. Вішнеўская, канд. гіст. навук, дацэнт
БДЭУ (Мінск)

«КУРС КРЫМІНАЛЬНАГА СУДАВОДСТВА» І.Я. ФАЙНІЦКАГА ЯК КРЫНІЦА ПАЛІТЫКА-ПРАВАВОЙ ДУМКІ КАНЦА XIX — ПАЧАТКУ XX СТ.

Навуковыя інтарэсы Івана Файніцкага, вядомага расійскага вучонага-юрыста беларускага паходжання, былі ў галіне крымінальнага права і крымінальнага працэсу. Найбольш вядомыя творы права-знаўцы: «Вучэнне аб пакаранні ў сувязі з турмазнаўствам» (1889); «Курс крымінальнага судаводства» (1884); «Курс крымінальнага права. Асаблівая частка — замах на асобу» (1916).

«Курс крымінальнага судаводства» быў першым навуковым даследаваннем і адначасова падручнікам у галіне крымінальнага працэсу, які да сённяшняга дня застаецца непераўзыдзеным класічным узорам сістэматyzаванага выкладання тэорыі і практыкі крымінальнага судаводства. У гэтай працы аўтар прapanаваў парападынны аналіз крымінальна-працэсуальнага права ўсіх часоў і народаў. У кнізе раскрываюцца галоўныя працэсуальныя паняцці, аналізуецца асноўныя формы крымінальнага працэсу, выкладаецца тэорыя судаводства. Права-знаўца падрабязна спыняецца на формах пабудовы абвінавачання, абароны, аналізуе пытанні грамадзянскага іску ў крымінальным працэсе, раскрывае тэорыю доказаў і асноўныя стадыі судаводства.

Параўноўваючы грамадзянскае і крымінальнае судаводства, Файніцкі адзначае, што цывільная справа мае сваім прадметам прыватны інтарэс, таму яе ўзнікненне, рух і прыпыненне могуць быць цалкам прадстаўлены прыватнаму вырашэнню. У той жа час крымінальная справа ёсьць справа аб прымянянні пакарання да крымінальнага злачынцы. У разглядаемы перыяд крымінальная віна страціла прыватныя характеристики, якія мела ў старожытныя часы. Яна забараняеца і караеца ў імя агульнадзяржаўных інтарэсаў. Пакаранне з'яўляеца ўжо не проста актам прыватнага задавальнення пацярпеўшага, а функцыяй дзяржавы. Файніцкі быў упэўнены, што дзяржаўныя інтарэсы патрабуюць, каб у працэсе крымінальна-судовага разбріальніцтва адбывалася правільнае прымянянне крымінальнага закону шляхам поўнага раскрыцця ісціны, бо пакаранне невінаватых шкодзіць дзяржаве яшчэ больш, чым непакаранне вінаватых. Тому, на думку Файніцкага, дзяр-

жава павінна абмяжоўваць у крымінальным працэсе самавольства бакоў, якое накіравана на задавальненне прыватнага інтэрэсу абвінавачвання або апраўдання.

Вучоны звязваў пабудову крымінальнага судаводства са становішчам асобы ў дзяржаве. Пры абсалютызме і бяспраўі асобы ў дзяржаве абвінавачаны робіцца прадметам даследавання і не мае правоў стараны працэсу. Чым больш свабоднай будзе асона ў дзяржаве, тым паўнапраўней стане абвінавачаны ў крымінальным працэсе. Ён з'яўляецца стараной у справе да таго моманта, пакуль не будзе даказана яго віна. Файніцкі адмоўна ставіўся да фармальнаў ацэнкі доказаў і лічыў, што яна супярэчыць крымінальна-судовому парадку, звязвае суд наперад устаноўленымі правіламі, якія не могуць ахапіць усёй разнастайнасці духоўнага жыцця чалавека і таму шкодныя для правасуддзя.

Файніцкі звязаў увагу на тое, што крымінальны працэс мае высокае палітычнае значэнне ў дзяржаве, таму што яго сутнасны змест глыбока ўздзейнічае на права і свабоды чалавека. Разам з тым правазнаўца папярэджваў, што крымінальны працэс не павінны ператварацца ў палітычную зброю. «Правасуддзе — вышэйшая і нават адзіная палітыка ўсялякага суда ўвогуле, і крымінальнага ў асаблівасці», — рабіў выснову I. Файніцкі.

Вучоны-юрист высока ацэньваў «судовыя ўставы 1864 года» і адзначаў, што праз іх дзяржава імкненца замацаваць і развіць інтэрэсы праўды і справядлівасці. Ён быў упэўнены, што судовыя ўставы сведчаны аб павароце расійскага грамадства «ад парадку паліцэйскага да парадку прававога, ад урадавай апекі да сістэмы самастойнасці і самадзейнасці народнай» і звязваў з імі агульны ўзьдым юрыдычнай думкі ў Paci.

I. Я. Файніцкаму неаднаразова прыходзілася абараняць ідэі, авшчаныя судовай рэформай, і заставацца пры асабістай думцы. Ён разка асудаў усе спробы рэзвізіі Устава крымінальнага судаводства.

Значную ўвагу ў сваёй кнізе Файніцкі ўдзяліў судносінам судовай улады з іншымі галінамі дзяржаўнай улады. Важнейшай функцыяй судовай улады як улады дзяржаўнай ён лічыў «абавязак несці правасуддзе насељніцтву». Усе асобныя віды дзяржаўнай улады (Файніцкі называе заканадаўчую, урадавую і судовую) накіраваны на дасягненне агульных мэт дзяржавы. Судовая ўлада, атрымаўшы «права існавання ў законе», служыць закону і захоўвае інтэрэсы ўрадавай улады. Файніцкі дае сваё разуменне праблемы падзелу ўлад. На нашу думку, трэба пагадзіцца з высновай даследчыка аб тым, што нельга механічна размяжоўваць асобныя галіны ўлады, бо дзяржава — гэта арганічнае цэлае, а ўлада дзяржавы — не сукупнасць улад, а адзіная ўлада, якая выяўляеца ў розных сферах. Адрозненне сфераў звязана з адрозненнем задач дзейнасці, яе прыёмаў і напрамкаў. Існаванне заканадаўчай улады выкліканы неабходнасцю агульнага нарміравання адносін у грамадстве, судовая — неабходнасцю вырашэння сутыкненняў, якія сустракаюцца ў грамадскіх адносінах, урадавая — неабходнасцю вырашэння пытанні ўнутранай і зовнешнай палітыкі. Таму, падзяліўшыся, кожная з дзяр-

жаўных улад не з'яўляецца асобнай і незалежнай ад іншых сілаю, на-
адварот, усе яны зыходзяць з агульной дзяржаўнай волі і падпарад-
коўваюцца ёй.

Як бачым, кніга І.Я. Файніцкага «Курс крымінальнага судавод-
ства» з'яўляецца і сёння каштоўнай крыніцай вывучэння некаторых
праблем тэорыі дзяржавы і права, тэорыі і гісторыі крымінальна-пра-
цэсualнага права. У ёй узняты таксама многія праблемы юрыдычнай
этыкі, якія і ў нашы дні не страцілі сваёй актуальнасці і навуковай
значнасці.

*Е.А. Волк, аспірант
БГУ (Мінск)*

МЕСТО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА

Среди источников трудового права Трудовой кодекс Республики Бе-
ларусь (далее — ТК) в ст. 7 международных договоров не упоминает.
В указанной статье перечислены Конституция, ТК и другие акты зако-
нодательства о труде, коллективные договоры, соглашения, локальные
нормативные правовые акты, трудовые договоры. В свою очередь ст. 8
ТК определяет правила применения международных договоров в регу-
лировании трудовых отношений.

Вступившие в силу международные договоры признаются частью
действующего на территории Республики Беларусь законодательства
(ч. 2 ст. 8 ТК) и, как правило, подлежат непосредственному примене-
нию. Однако необходимо определить место, которое международные до-
говоры занимают в системе национального законодательства.

В ч. 2 ст. 20 Закона «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь» от 10 января 2000 г. указывается, что международный до-
говор имеет силу того нормативного правового акта, которым выражено
согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствую-
щего международного договора. Некоторые авторы, например
Л.В. Павлова, скептически относятся к этому правилу. Несмотря на то
что речь идет о международных договорах, которые должны исполняться,
нельзя все договоры поставить на одну ступень в системе законода-
тельства. Республика Беларусь заключает договоры на различных
уровнях; соответственно предусмотрены разные способы имплемента-
ции международных норм. К примеру, межведомственный договор не
может быть выше закона, так как органы власти, уполномоченные за-
ключать международные договоры, обладают ограниченной компетен-
цией, предоставленной высшими органами государства; они вправе
представлять интересы государства только в отдельной сфере. На наш
взгляд, международные договоры необходимо ставить выше акта, кото-
рым выражено согласие на его обязательность, либо выше акта, кото-
рый вправе издавать лицо (орган), подписавшее данный международ-